



## ПРЫСЯГА БЕЛАРУСНАГА ПАРТЫЗАНА

Я, грамадзянін Слюза Савецкіх Соціялістычных Рэспублік, верны сын герайнага беларускага народа, прысыгаю, што не пашкадую ні сіл, ні самога жыць для справы вызвалення мягтага народа ад німечка-фашысцкіх захопнікаў і катаў і не складу зброй да таго часу, пакуль родная беларуская зямля не будзе амыханна ад німечка-фашысцкай пагоні.

Я клінуся строга і ніжкільца выконваць загады сваіх камандараў і начальнікаў, строга захобуваць воінскую дысцыпліну і берагача венную тайну.

Я клінуся, аш спаленыя гарады і вёскі, аш кроў і смерць наших жонак і дзяцей, батькоў і мачяйрэй, за гвалты і злазкі над маім народам, жорсткі помесціў ворагу і безумнікі, не спыняючыся ні перед чым, забейдамі і ўсюды смела, рошуча, дзэрка і блыжасці энічніца іменемік ахунтаў.

Я клінуся ўсімі шляхамі і сродкамі ахтунчыя зламагаць Чырвонай Арміі паўсімескі энічніца фашысцкіх катаў і тым самым садзеічнай кутчайшаму і канчатковому разгрому крывавага фашызму.

Я клінуся, што дутчай загіну ё жорсткім бую з ворагамі, чым адзін сібі, сваю сім'ю і беларускі народ у рабства крываючаму фашызму.

Словы маі свішчэннай клятвы, сказанай перад маімі таварышамі партызанамі, і замашоўцамі Уласнаручнымі подпісамі, — і ад гэтай клятвы не адступлюю піколі.

Калі-ж па сваіх слабасці, трусаўці або па злой волі я парушу сваю прысыгу і здраджу інтэрсам народу, ніхай памру я ганебнай смерцю ад рук сваіх таварышоў.

Уласнаручны подпіс

0009

Прысяга беларускага  
партызана.

ных рэштках, сухой драўніне. Актыўныя ноччу. Пры дакрананні здольны заміраць — прытварацца мёртвымі (адсюль назва). На Беларусі 10 відаў. Найб. трапляеца П.-злодзей (*Ptinus fur*) — сінантропны від.

Даўж. да 5 мм. Цела акруглае ці прадаўгаватое, жаўтаватое, бурае або чырвонае, бліскучае, зверху валасістое, з плямістымі маконікамі. Вусікі доўгія, піла- або ніткападобныя. Ноғі доўгія з 5-членіковымі лапкамі. Лічынкі белыя, чэрвепадобныя, выгнутыя, з выпуклай галавой, раздзітыя нагамі. Трапляючыя ў зерні, харч, запасах, футравых вырабах, гербарамі і інш.

*С.Л. Максімава.*

**ПРЫТОМНАСЦІ ПАРУШЭННІ**, расстройства ўспрымання аб'ектыўнай реальнасці навакольнага свету — прадметнага (пачущэвага) і абстрактнага (рацыянальнага). Бываюць першасныя (пры псіхічных захворваннях) і другасныя (пры саматычнай паталогії). Пры П.п. адбываецца дэзарыентация ў часе, месцы, мысленне без сувязі, адсутнасць або абрывістасць успамінай пра страту прытомнасці. Адрозніваюць *непрытомнасць*, кому, сопар. Сопар (аглушэнне) — стан з абмежаваным усведамленнем; звычайна папярэднічае коме. У выпадках цікай траўмы галаўнога мозга надыходзіць глыбаское зачыненне свядомасці, якое працякае з «псіхічным паралічом» і інш. Лячэнне П.п. націравана на асн. захворванне.

**ПРЫТОН**, месца, дзе рэгулярна (сістэматычна) збіраюцца розныя людзі для ўжывання нарктычных ці інш. адурмівальных сродкаў, для занятку прастытуціі. Паводле крымін. заканадаўства Рэспублікі Беларусь арганізацыя або ўтрыманне П. з'яўляеца крымін. злачынствам.

**ПРЫТЧА**, павучальная-алегарычны жанр сімвалічнага зместу, які не мае адасобленага бытавання і ўзнікае ў пэўным кантэксьце. У адрозненіе ад *байкі* ці *наўе* ў П. можа быць толькі фабула ці разгорнутася парапуннанне, а развитыя сюжэт адсутнічаць. У сучаснай маст. творчасці П. — жанравая мадыфікацыя, дылактычны архетып (напр., апавяданне-П., аповесь-П., раман-П., фільм-П. і інш.). П. ўзімае спосабы існавання сваіх герояў, што выступаюць суб'ектамі этычнага выбару, да ўніверсалій чалавечага быцця; стварае ўнутрана аздынную, замкнутую, пазасавую, тэлеалагічную карціну свету, у якой пануе заканамернасць лёсу. Аўтары маст. твору звязаюцца да П. у пошуках этычных першаасноў чалавечага існавання.

П. — универсальная з'ява маст. творчасці. Шырокі прадстаўлены ў сусв. л.-ры і фальклоры самастойнай і ў тлумачэнні з інш. жанрамі стараж., сяродніяковай і новай л.-ры. Найстарож. П. сабраны ў книгах Старога запавету. У рэинкарн. л.-ры (кананічныя евангеллі, творы царк. дзеячаў) П. выкарстоўвалася ў павучаннях, пропаведзіх і разглядалася як агульнаразумелая форма папулярызацыі ведаў і хрысц. догміў. З 12 ст. відомы П. Кірылы Туровскага. П. ўвайшлі ў перакладныя эб. «Пчала» (13 ст.), «Ізмарад» (14 ст.). Шмат П. змешчаны ў перакладных эб-ках «Вялікае зірка», «Гісторыя пра Варлаама і Іасафа».

**ПРЫСІГА ВАЕННАЯ**, урачыстае абяцанне (клятва), якое дае кожны вайсковец (грамадзянін) у час уступлення ў рады ўзбр. сіл; прыняцце П.в. важны прававыя акт. Змест П.в. і рытуалы яе прыняція адлюстроўваюць гіст. і нац. традыцыі народа, дзяржавы і арміі. П.в. война Узбр. Сіл Беларусі адпавядае патрабаванням Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, законам і ваен. статутам, вызначае абавязкі па абароне Айчыны. Яе тэкст зацверджаны ў 1992, палахэнне аб парадку прыняція — у 1997. Кожны вайсковец, які прыме П.в., замацоўвае гэты акт Уласнаручным подпісам (з абыўленнем мабілізаціі прысягаюць усе ваеннаабавязаныя, якія не прымалі прысягу ў мірны час). П.в. прымяочу пры Дзярж. сіягу Рэспублікі Беларусь і Баявым сіягу часці на тэр. вайск. частей, ці ў месцах баявой і працоўнай славы. Даень прыняція П.в. абавязчавацца для ўсяго асабовага складу часці святочных.

**ПРЫСІДЗІНЫ УЧАСТАК**, зямельны участак для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі, буд-ва і аблугоўвання жылога дома. На Беларусі прадастаўляеца грамадзянам сельскімі Саветамі дэпутатаў па месцы іх пражывання. Калгасы, саўтасы з зямель, якія знаходзяцца ў іх карыстанні, могуць выдзяляцца грамадзянам зямельныя участкі


для агародніцтва, сенакашэння. Парадак землекарыстання на П.у. разгулюеца ца заканадаўствам. Афіц. статыстыка сведчыць, што асабістая падсобная гаспадарка, якая грунтуешца ў асноўным на П.у., з'яўляецца істотнай крыніцай выты-сці прадуктаў харчавання для насельніцтва. Напр., у 1997—98 у агульным аб'ёме спажывання доля П.у. складала ў сярэднім: па бульбе — 85%, гародніне — 72—75, садавіне і ягадах — 55, мясе і мясапрадуктах — 25, малочных прадуктах — больш за 30, яйках — 35, хлебных прадуктах — 1,2%.

**ПРЫСІЖНЫ ПАВЕРАНЫ**, афіцыйнае найменне адвакатаў у Расійскай імперыі. Уведзены суд. рэформай 1867. П.п. магла быць асоба з вышэйшай юрыд. адукацыяй і практичным стажам работы ў якасці помочніка П.п. або суд. работы. П.п. складалі самакіруючыя карпарацыі, нагляд за дзейнасцю якіх ажыццяўлялі саветы П.п. і суд. палаты, а з 1874 акр. суды (там, дзе саветы П.п. не былі створаны). Гл. таксама *Прыватны павераны*.

**ПРЫСІЖНЫЯ ЗАСІДАЦЕЛІ**, гл. ў арт. Суд прысяжных.

**ПРЫТВОРШЧЫКІ** (*Ptinidae*), сямейства жукоў падатр. разнаедных. Каля 450 відаў. Пашираны ўсюды, акрамя Антарктыды. Жывуць у расл. і жывёль-

Прытвіршчыкі: 1 — шаўкавісты; 2 — прытвіршчыкі-злодзеі (а — самка; б — самец).



«Рымскія дзяянні». Ф. Скарына адзін з першых звярнуў увагу на глыбокі сімвалічны сэнс П. і яе ролю ў папулярызацыі маральна-філос. ведаў. Сімяон Поляцкі на сюжэт папулялярнай П. напісаў «Камедыю прыгты пра блуднага сына». З канца 19 ст. эканомісць, змястоўнасць, этичныя дылактызмы П. з'яўляюцца ўзорам для творчасці шэрагу пісьменнікаў (Ж.П. Сартра, А. Камю, Б. Брэхта, У. Фолкнера і інш.). У 20 ст. П. падплывала на творчасць пісьменнікаў (Ф. Кафка, М. Булгакаў, Ч. Айтматав і інш.), кінарэжысёраў (М. Антаніені, А.Д. Іаселіні, А. Таркоўскі, Ф. Фелін і інш.).

Сімваліка і маст. структура П. зрабілі ўпрыгожытым на многіх жанры бел. фальклору (чардзейныя казкі, казкі пра жывёл, балады), л-ры («нашаніўская» пазіція і проза, навеслы Я. Коласа, апавяданні М. Багдановіча, аповесці В. Быкава і інш.). У маст. творы П. можа арганічна ўпіяцца ў тканіні ўсяго апovedу (познія творы Л. Талстога, «Казкі жыцця» Я. Коласа), можа быць «апавяданнем у апавяданні» («Легенда пра Вялікага інквізітара» Ф. Дастаўскага, «Апавяданне пра гусара-хімініка» Ільфа і Я. Пятрова).

У.М. Конан, С.Ю. Лебедзеў.

ПРЫТЫЦКІ Сяргей Восіпавіч (1.2.1913, в. Гаркавічы Падляскага ваяв., Польшча — 13.6.1971), дзяржаўны і паліт.



С.В.Прытыцкі.

дзеяч Беларусі, дзеяч рэз. руху у Зах. Беларусі, адзін з арганізатараў патрыятычнага падполля і партыз. руху на Беларусі ў Вял. Айч. вайну. Скончыў ВПШ пры ЦК ВКП(б) (1948). З 1931 сакратар Крынкаўскага раённага, Гродзенскага акр. к-тав КСМЗБ. У 1933 за рэз. дзеянасць зняволены ў турму. У 1933—34 чл. Слонімскага акр. к-та камсомола, кіраваў стачкамі лясных рабочых у Саколкаўскім, Гродзенскім і Слонімскім пав. У 1934—35 вучыўся ў парт. школе КПЗБ у Мінску. З 1935 сакратар Слонімскага акр. к-та КСМЗБ. 7.1.1936 у Віленскім акр. судзе ў час суд. працэсу над 17 рэвалюцыянерамі П. па заданні ЦК КПЗБ страляў у правакатарапа. У час арышту цяжка паранены. У чэрв.

1936 прыгавораны да пакарання смерцю. Дзяякоўчы актыўнай барацьбе працоўных Зах. Беларусі, Польшчы, СССР, Францыі, Чэхаславакіі, ЗША, Англіі і інш. краін смяротны прыгавор заменены пажыццёвым турэмным зняволеннем. У вер. 1939 у час германа-польскай вайны вызвалены з турмы. Пасля вызвалення Зах. Беларусі выбраны дэпутатам Народнага сходу Заходній Беларусі, дзе выступіў з дакладам. На 5-й сесіі Вярх. Савета СССР П. як член Паўна-моцнай камісіі Нар. сходу выступіў з заявай пра ўключэнне Зах. Беларусі ў склад СССР і ўз'яднанне яе з БССР. У 1939—41 нам. старшыні Белацощкага аблвыканкому. У чэрв.—жн. 1941 удзельнічаў у стварэнні абарончых збудаванняў вакол Магілёва і фарміраванні нар. апачэнні ў Гомелі. Са жн. 1941 на фронце. У 1942—44 2-і сакратар ЦК ЛКСМБ, нам. нач., нач. Польскага штаба партызанскага руху. У 1949—52 і ў 1953—62 1-ы сакратар Гродзенскага, Баранавіцкага, Маладзечненскага, Мінскага аблкомаў КПБ. У 1962—68 сакратар ЦК КПБ, старшыня парт.-дзярж. кантролю ЦК КПБ і СМ БССР, нам. старшыні СМ БССР. З 1968 Старшыня Прэзідіума Вярховнага Савета БССР і нам. старшыні Прэзідіума Вярх. Савета СССР. Чл. ЦК КПБ з 1949, чл. ЦК КПСС з 1961. Дэп. Вярх. Савета СССР і БССР з 1940. Аўтар успамінай пра рэз. барацьбу ў Зах. Беларусі і партыз. рух у Вял. Айч. вайну. Імем П. названы вуліцы ў Мінску, Гродні, Баранавічах, Маладзечне, хімкамбінат у Гродні; у Мінску на доме, дзе жыў П., мемарыяльная дошка. Пра яго рэз. дзеянасць зняты маст. кінафільм «Чырвонае лісце» (1958).

ПРЫУРАЛЛЕ, тэрыторыя прылеглых да Урала ускраін Усх.-Еўрап. (Пераду́ралле) і Зах.-Сібірскай (гл. Зауральская раёніна) раёнін у Расіі. Гал. ч. размешчана ў бас. рэк Камы і Пічора, на Пн — Пічорская нізіна, далей на Пд — Верхнякамскае, Бугульмінска-Белебеёўскае ўзвышшы (да 300—400 м) і інш. Большая ч. П. ўкрыта хвайовымі лясамі, на Пд да іх прымешваюцца, месцамі пераважаюць шыракалістые лясы, на крайній Пн — тундра, на крайнім Пд — стэпы. У П. буйныя радовішчы нафты, газу, кам. вугалю.

ПРЫХАДЖАНЕ, члены прыходскай абычыны (прыхода), якія наведваюць храм, удзельнічаюць у богаслужэнні,

## ПРЫХОДСКАЯ

85

прытрымліваючыя царк. прадпісанні і матэрыяльна падтрымліваючы культавы будынак і прыч (свяшчэнна- і царкоўнаслужыцеля пэўнага прыхода).

ПРЫХÓД, ніжэйшая царк.-адм. адзінка ў хрысціянстве, якая мае царкву з прычам і абычыну веруючых (прыходжан). У Рус. правасл. царкве П. узначальвае царк. савет, які выбирайца на агульнym сходзе веруючых. Савет выконвае адм.-гасп. функцыі: наймае духавенства, кла-пошыца пра захобванне царк. будынка і прадметаў культуры, кантролюе выкарыстаннне сродкаў і інш.

ПРЫХÓДЗЬКА Пётр (Пётр Фёдаравіч; н. 25.2.1920, в. Альшоў Хоцімскага р-на Магілёўскай вобл.), бел. пазіт і перакладчык. Скончыў Магілёўскую газетную парт. школу (1938). Вышэйшыя літ. курсы ў Маскве (1956). З 1954 працаваў у час. «Беларусь», газ. «Звязда», «Літаратура і мастацтва», на Мінскай студыі навук.-папулярных і хранікальна-документ. фільмаў; з 1967 у выд-ве «Беларусь», у 1972—80 — «Мастацкая літаратура». Друкуеца з 1936. Аўтар зб-каў вершаў і пазім «Голос сэру» (1947), «Салдаты міру» (1951), «Ранак над Эльбай» (1952), «Цёплы каравай» (1960), «Вішнёвы агонь» (1963), «Сонца раней узышло» (1967), «Калінавыя зоры» (1969), «Не згадзеныя вышыні» (1972), «На пераправе» (1974), «Плацдарм» (1978), «Вячэрняя паверка» (1982), «Парог памяці» (1984), «Апаленый вёрсты» (1986), «Волгуле грому» (1989), у якіх тэмы вайны і асабіста перажытага на ёй, праблемы сучаснасці. Пазіції П. уласцівы публіцыст. страснасць, шчырасць пачушчыў, даверлівасць выказвання. Піша для дзяцей: зб-кі «Сустрэча з маленствам» (1967), «Сын камунара» (1973), «Каляка-маляка» (1981).

Тв.: Прыйнанне. Мн., 1970; Лісты з паходай. Мн., 1980; Споведзь любові. Мн., 1990; Пі сладах маланкі. Мн., 1991.

ПРЫХÓДЗЬКА Сяргей Якаўлевіч (н. 18.3.1947, г. Бабруйск Магілёўскай вобл.), бел. спартсмен і трэнер (фехтаванне на шаблях). Майстар спорту СССР міжнар. класа (1970). Засл. трэнер Беларусі. З 1977 трэнер Мінскага абл. савета фізкульт.-спарт. т-ва «Дына-ма». Чэмпіён свету (1970, Анкара; 1975, Будапешт) у камандным першынстве.

ПРЫХÓДСКАЯ ВУЧЫЛІЩЧЫ, падраф і яльныя вучылішчы, ніжэйшая пачатковая наука. Установы ў межах царк. правасл. прыходаў або каталіцкіх парафій. На Беларусі сталі вынікам развіцця школ граматы пры манастирах (гл. Манастырскія школы) і кляштарах. Да 1770-х г. большасць школ на Беларусі адносілася да П.в., акрамя калегіуму ў Вільні. Адукацыйная камісія ўпершыню ўвяла афіц. падзел паміж рознымі тыпамі науки. Установы, што існавалі ў Рэчы Паспалітай. У адпаведнасці з статутамі 1774 і 1783 планава-